

# ЧЕРВОНАЯ ЗВІЗДА

№ 200 (1167) | СУБОТА, 30-га жніўня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-  
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ  
Орган ЦК ЛКСМБ  
УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 20

АДРАС РЭДАКЦЫІ:  
Менск, вул. Карла Маркса, 35  
Тэлефоны: рэдактара—7-25,  
секратарыят—12-19.  
АДРАС КАНТОРЫ:  
Иоссамоўская 25, тэлеф. № 903.

Год выдання X.

Конт. аб'ёмнага № 2 кап.

## Адчынілася варшаўская аграрная канферэнцыя

Усе газетч. прыдунайскіх краін пшчыць, што варшаўская канферэнцыя склікана для аб'яваўлення пытання аб стварэнні адзінага фронту супроць савецкага экспарту

ВАРШАВА, 28. Сёння ў Варшаве адчынілася аграрная канферэнцыя з удзелам дэлегатаў Румыніі, Чэхаславакіі, Юга-Славіі, Баўгарыі, Венгрыі, Эстоніі, Латвіі і двух назіральных ад Фінляндыі.

Сяк і ву варшаўскай „аграрнай“ канферэнцыі. Газеты падкрэслваюць, што Югаславія адхіліць усякі „меркаваны“ Польшчы, пакіраваны супроць Ніямчыны.

Акрамя таго, ад Лігі Нацый прысутнічаюць прадстаўнікі генеральнага сакратарыяту Лігі Стопані і Омон.

Румынія таксама займае вычакальную пазіцыю ў адносінах да польскіх пшчыць. Румынскі друк падкрэслівае, што Румынія больш зацікаўлена ў эканамічным супрацоўніцтве з прыдунайскімі краінамі, чым з паўночнымі дзяржавамі.

Канферэнцыя адчынілася кароткай уступнай прамовай міністра замежных спраў Залескага, які падкрэсьціў, што канферэнцыя ідзе шляхам, вызначаным у апошні час Лігай Нацый, а з другога боку, адвад е іліз Брыяна, які выс нуў прэсент паі—Эўропы.

Тон венгерскага друку сведчыць аб вычакальнай пазіцыі, занятай венгскім урадам у адносінах да польскіх пшчыць. Венгерскія газеты патрабуюць узамінення гангальскіх зносінаў з Аўстрыяй.

Пасля Залескага выступіў польскі міністр земляробства Кял куіскі, аб'явіў старшыню канферэнцыі.

Усе газетны зго ны з тым, што варшаўскія канферэнцыя склікана для аб'яваўлення пытання аб стварэнні адзінага фронту супроць савецкага экспарту.

Затым пачаліся прагматычныя запрашаныя дэлегатаў.

ВЕНА, 29. Увесь друк прыдунайскіх краін скептычна пшчыць пер-

## ОРГАНІЗАВАЦЬ НОВЫ МАГУТНЫ ПРЫЛІУ У КОЛГАСЫ

Серадзіякі і кулак сталі па розныя бакі барыкад. Кулацтва як класа ліквідуецца пры непасрэдным і актыўным удзеле сярэдніх мас. Серадзіякі, які ратуе пшчыць на іх у колектывізацыі, стаў моцнай апарай савецкае ўлады.

Вось—размежаванне класавых сіл сучаснае вёскі, якое з жалезнай неабходнасцю вышчыкае з ажыццяўлення вялікага лезунгу партыі аб ліквідацыі кулацтва як класа на аснове суцэльнай колектывізацыі.

Лезунг суцэльнай колектывізацыі і ліквідацыі на яе аснове кулака як класа—галоўны лезунг партыі. Усякая тэорыя, якая імкнецца змежыць гэты галоўны лезунг партыі, якая імкнецца проціпаставіць задачы суцэльнай колектывізацыі, колектывізацыі „наогул“ альбо „магавую“ колектывізацыю (але толькі на суцэльную), будзе непразбавна адлюстроўваць інтарэсы кулацтва будзе толькі модыфікацыя тэорыі прыхільных, варыяцыя іх лезунгу аб урастанні кулака ў сацыялізм.

А ў сяле Сяміду азе, Ноачарскага раёну, тае-ж Вольскае акругі, праўленне арцелі больш месіцу наўмысьля пратрымала „над суцэлым“ звыш 100 заяў аб уступленні ў колгасы.

Урабных дзе яшчэ няма суцэльнай колектывізацыі, задача партыі месціцца ў тым, каб падыхтаваць у бліжэйшыя гады ўмовы для ажыццяўлення галоўнага лезунгу партыі—уцэльнай колектывізацыі і ліквідацыі на яе аснове кулацтва як класа.

Характэрна, што гэтая права-опартуністычная практыка ў Вольскай акрузе, якая паслабляла колгасны рух, матывавалася мясцовымі раотнікамі „апааскай паслабці колгасы“.

Магчымы толькі адзі з двух шляхоў стварэння буйнае сельскае гаспадарні—альбо назад да капіталізму, альбо наперад да сацыялізму. Гэтыя два шляхі ідуць у дыямэтральна супроцьлеглыя бакі. Наадзі на іх роўнае развіццё і на іх уплыў у далейшым—гэта і вёсць найбліжэйшай права-опартуністычна тэорыі „урастання“.

Весткі аб тармажэнні колгаснай хвалі паступаюць і з Харкаўшчыны і некаторых іншых раёнаў Украіны.

Менавіта дзеля гэтага партыя высунула лезунг суцэльнай колектывізацыі, менавіта дзеля гэтага складанай часткай гэтага лезунгу зьяўляецца ліквідацыя капіталістычнай—кулацкай гаспадаркі вёскі.

Так на права-опартуністычнаму але не па-бальшавіцку разумеюць некаторыя работнікі добраахвотнасць у колгасным руху.

Ажыццяўленне лезунгу партыі аб суцэльнай колектывізацыі магчыма толькі на базе моцнага саюзу з сярэднімі. Партыя адмятае, як варожы лезізізм, спробы ўсякага прымусовага пасаджэння колгасаў.

На падобных рындарах права-опартуністычнай практыкі трэба моцна стукнуць, адбіўшы ў іх ахвоту рываць справу колектывізацыі.

Змагаючыся з тэорыяй „самацёку“ у колгасным руху, абрушваючыся на неабавязковую пасыўнасць колектывізацыі, партыя наіясці жорст і удар і на прыхільных адміністрацыйнага прымусу ў будаўніцтве колгасаў.

Цяжкасці перад партыяй на мясцох сапраўды ня мала. Партарганізацыям прыходзіцца адначасова арганізоўваць паспяховае праходжанне трох важнейшых сельска-гаспадарчых кампаній—уборкі ўраджая, хлебазагатавак і асенняй сябу.

## Магутная дэманстрацыя бэрлінскіх фізкультурнікаў

БЭРЛІН, 29. 26 жніўня рэвалюцыйныя фізкультурнікі Бэрліну магутнай дэманстрацыяй, у якой удзельнічала звыш 35000 чал., протэставалі супроць забароны рэвалюцыйным рабочым спортыўным арганізацыям карыстацца гімнастычнымі сямлімі і гарадзкімі спортыўнымі пляцоўкамі.

## Нямецкі комсамол рыхтуецца да 16 МЮД

БЭРЛІН, 28. Комуністычны Саюз моладзі Нямеччыны агулікаваў у сувязі з 16-м міжнародным юнацкім днём 7-га верасня адзаву да рабочай моладзі у якой заклікае яе скарыстаць гэты дзень для мобілізацыі шырокіх мас рабочай моладзі на падтрыманне выбарчых сьпісаў комуністычнай партыі.

## „Паследваць мужнаму прыкладу каманды „Нацёмкіна“

БЭРЛІН, 27. Суд у Лейпцыгу прыгаварыў 3-х рабочых да аднаго-паўтара год крэсацы за распусьцежаньне сярод матросаў крэйсэра „раздагаючых лістовак“. Лістоўкі заклікалі матросаў паследваць „мужнаму прыкладу каманды „Нацёмкіна“ і расправацца з офіцэрамі, якія да іх дрэнна адвасіаца.

## Сьмяротны прыгавор адменен

ВАРШАВА, 28. Вярхоўны суд адмяніў прыгавор па сараве трох комсамольцаў, прыгавораных Львоўскім судом да павараньня сь ерцю за распаўсю жваньне нелегальнай комуністычнай літаратуры. Справа перададзена на перагляд у Львоўскі акруговы суд.

## Лезунгі да 16 Міжнароднага Юнацкага Дню

(Канец. Пачатак гл. у № 198 і 199 „Ч. З.“)

- 44. Кожны комсамолец—чырво-наармеец. Няхай жыве ўсеагульнае вайсковое навучаньне. Мацуй пролетарскую фізкультуру!
- 45. Усеагульнае абавязковае пачатковае навучаньне—важнейшая палітычная задача. Дамо краіне 60000 комсамольцаў-педагагаў!
- 46. Комсамольцы, у паход за навуку, за рэвалюцыйную тэорыю!
- 47. Агнём пролетарскай самакрытыкі выпальвайце нэпманскі дух з коопэрацыі. Умацоўвай коопэрацыйны апарат лепшымі кадрамі моладзі!
- 48. Арганізуйце грамадзкія сталовыя, пралыні, дзіцячыя сады, ісьлі. Няхай жыве сацыялістычная перабудова нашага быту!
- 49. На барацьбу з п'янствам, аптысэмізмам, папоўска-сактанцкім дурмавам. За новы культурны быт!
- 50. Мацуй братэрскія ўзы народаў СССР. Дамо адпор шовінізму ўсякіх масьляў, у асаблівасьці палікадзяржаўнаму.
- 51. Барацьбу за пролетарскія кадры—барацьбу за сацыялізм. Па-

## Пісудзікі за... выкананьнем сваіх абавязкаў... Сойм напярэда ні роспуску

ВАРШАВА, 28. Пісудзікі ўжо прыступіў да выкананьня сваіх абавязкаў. У колах оповыцы сьцьвярджаюць, што сойм будзе распущаны заўтра альбо паслязаўтра.

кае ўсіх палякаў да маніфэстацыі 14 верасня, якая наладжваецца цэнтра-левай оповыцы пад лезунгамі ліквідацыі дыктатуры, барацьбы з гаспадарчым крызісам і пратэсту супроць замаху на польскія межы.

Сёньня апублікавана адзаву пэнт-а—левай оповыцы Адозна заклі-

Ні ніскі ўрад зусім адкрыта прыходзіць к запамозе Імпэрыялістыска-паліцэйскай комуністычнага руху ў Кітаі.



— Прызецца паспрабаваць узяць чырвоныя хоць на чужую гармату..

## Сутычка пролетарскіх спортсменаў з жандарамі

ВЕНА, 28. Як наведманьне з Грэцыі, у портавым горадзе Вэло адбылася дэманстрацыя рэвалюцыйных пролетарскіх спортсменаў.

У шэрагах дэманстрантаў, якія ішлі з чырвонымі сьцягамі, увесь час рэдаваліся магутныя выкрыкі: — Няхай жыве Комінтэрн і СССР!

— Няхай жыве комуністычная партыя Грэцыі! Зьявіўшыся жандары былі закліканы і прымушаны былі ўцякаць. Ім удалося разганьць дэманстрацыю толькі пры дапамозе спецыяльна выкліканых атрадаў. 30 дэманстрантаў арыштаваны.

## Нямеччына ў СССР—краіна будучага сацыялізму

Адозва 5-й нямецкай рабочай дэлегацыі да рабочых Нямеччыны

БЭРЛІН, 28. Усе ўдзельнікі 5-й нямецкай рабочай дэлегацыі, якая наведвала СССР, зьявіліся сёньня ў адзаву да рабочых Нямеччыны. У адозьве гаворыцца: — Мы наўрад ці зможам выказаць словамі тое ўражаньне, якое на нас зрабіў СССР—краіна будучага сацыялізму. Пасьпелі колектывізацыі сельскай гаспадаркі, вялізарныя савгасы, нешчасьнае энтузіязм, якім шырокія масы ў СССР ажыццяўляюць пшчыць пшчыць у 4 гады, усе гэтыя факты зрабілі на нас вялізарнае ўражаньне. Мы прышлі да перакананьня, што рабочая і яса Нямеччыны можа дэбіцца звайго вызваленьня, толькі ідуць на тым-жа шляху, па якім ішоў пролетарыяў у СССР.

## Кітайская Чырвоная армія наступае на Чанша

„Становішча вакол Чанша зноў робіцца сур'ёзным“

ПЭЙПІН, (былы Пэкін), 25 жніўня. Па атрыманых тут вестках, Кітайскія Чырвоныя арміі аднавілі наступленьне на Чанша (буйны горад на поўначы Кітаю—сталіца правінцы Хунань).

Наступленьне вядзецца 4, 5 і 10 Чырвонымі арміямі. Нанкінскія войскі адступяюць.

Па наведманьнях японскага тэлеграфнага агенства „становішча вакол Чанша зноў становіцца сур'ёзным“.



# За зьдзекі—на лаву падсудных

## Гэтымі днямі ў Віцебску пачынаецца суд над Дамбровым, Мураўскім і Шчамялёвым, якія бяздушна, формальна і бюрократычна аднесьліся да былых бяспрытульных, чым давялі некаторых з іх да самагубства і высылкі ў салаўкі

### Савецкі суд сурова пакарае чыноўнікаў, бюрократаў, якія на працягу доўгага часу абураюча зьдзекваліся над бяспрытульнымі падлеткамі

У № 135, 112 і 118 „Чырвонай Зьмены“ ужо пэсалася аб нячалавечых адносінах да бяспрытульных Дзюна і Цімчанка з боку некаторых кіраўнікоў заводу, партколектыву, комсомольскага колектыву і профаганізацыі заводу „Чырвоны Мэталісты“, што давялі бяспрытульных да самагубства, а некаторых штурхнулі іскоў у абдымкі вулицы, некаторых трапілі ў... Салаўкі.

Аб усіх гэтым пісала „Чырвоная Зьмена“. Па гэтаму матэрыялу вынесена спэцыяльная рэзолюцыя Віцебскага акругоўнаму комсомолу, якая была ўжо апублікавана ў ашай г зьдзек.

Праз некалькі дзён у гор. Віцебску на заводзе „Мэтпром“ адбудзецца суд па гэтай справе.

Зараз мы лічым неабходным да пачатку суда азнаёміць грамадзкасць больш падрабозна з гэтай справай, дадаўшы некалькі фактаў з апошняга ліста бяспрытульнага Дзюна і Цімчанкі.

#### Дамброў і Мураўскі „дапамагаюць“ бяспрытульным

Бяспрытульным Дзюна, Цімчанка і іншыя паступілі на працу ў якасьці вучняў на завод „Чырвоны Мэталісты“ у 1928 г. На працягу двух год бяспрытульны амаль зусім не набывалі кваліфікацыі таму, што яны працавалі на чорнай рабоце, хаця ім, як не дасягнуўшым 18 год, працаваць па гэтай рабоце законам забаронена.

Інструктары Дамброў і Мураўскі (апошні на працягу гэтага часу быў інструктарам, а потым выдуанамеснікам дырэктара), замест таго, каб прадставіць вучням працу, на якой яны маглі б набыць кваліфікацыю, глядзелі на іх, як на танную рабочую сілу, пасылалі на чорную работу, прымушалі працаваць па 8 гадзін, тоды як вучням, не дасягнуўшым 18 год, паложана працаваць 6 гадзін, а атлачвалі на вучнёўскаму тaryфу.

Вучні, занятыя на чорнай рабоце, зараблялі па вучнёўскаму тaryфу па 17-19 р. у месяц, што

прымушала іх цэлымі днямі галадаць, хадзіць босымі і абарванымі. Па колумове былым бяспрытульным вучням адміністрацыя павінна была даць кватэру і апад, але гэтага ня было. Бяспрытульным прымушаны былі валяцца на вакзале, таму, што адміністрацыя парушыла колумову, таму, што партыйная, комсомольская і профэсійныя арганізацыі не сабылі за выкананьнем гэтай умовы і за працай і жыцьцём вучняў.

#### ...Мне на заводзе ворагаў непатрэбна...

Асабліва дзюна адносіўся да вучняў—былых бяспрытульных—Дамброў і Мураўскі. Вайі вучань Цімчанка рабіў спроў, Мураўскі зьняў яго з гэтай працы і паслаў на чорную работу.

3 красавіка 1930 г. вучні Дзюна і Цімчанка працавалі на зьдзельнай некаваліфікаванай рабоце на вырабу шпіонак. Аднак, заробковай платы яны па зьдзельнаму тaryфу не атрымалі таму, што інструктар Дамброў, не жадаючы выплачваць па зьдзельнаму тaryфу, пераў нарады на работу. А калі др.гі вучань Ласовенка, бачышы, як Дамброў пераў нарад, сказаў, што Дамброў пасту-

пае няправільна, дык той накінуўся на яго: „Та е якая справа? Тваё ме ца за варотамі, мне ворагаў на заводзе не патрэбна...“ І... скаржыў яго з таго поваду, што быццам ня ма работы. А ў той самы дзень было прынята 12 сьлэсару.

#### ... Калі ня пойдзеце, — паклічу міліцыю...

18 чэрвеня 30 году на завод былі прыняты яшчэ 6 вучняў. Іх таксама прымушалі працаваць па 8 гадзін у дзень, замест паложаных па закону 6 гадзін.

Гэтая экспэлатацыя 6 падлеткаў цягнулася два тыдні, пакуль не ўмяшаліся профэсійныя і грамадзкія арганізацыі і не патрабавалі выканаць савецкі закон у гэтым напрамку.

Намеснік дырэктара па працы Мураўскі, бачачы, што больш экспэлатаваць вучняў немагчыма, звольніў іх. Звольненьня падлеткі прасілі вядзец ім даведкі на біржу працы з указаньнем прычыны звольненьня, Мураўскі адмовіўся і стаў пагражаць:

— Калі вы ня пойдзеце ад мяне, а паклічу міліцыю.

#### Бяздушнасьць старшыні РКК Шчамялёва

У маі месяцы 1930 г. Дзюна падаў заяву ў РКК механічнага цеху аб выплаце яму розьніцы, якую ён павінен быў атрымаць па зьдзельнаму тaryфу за зроблены ім шпіонкі ў колькасці 2876 шт., 15 покрывак для малатарні і інш., бо заплата і яму па вучнёўскаму тaryфу.

Старшыня РКК Шчамялёў, атрымаўшы гэтую заяву, бюрократычна аднесьліся да высьвятленьня акалічнасьцей, паданых у заяве і нават ня выклікаўшы Дзюна на паседжаньне РКК, адмовіў яму ў хадаініцтве аб ападе па зьдзельнаму тaryфу за зробленую ім работу.

Шчамялёў аднесьліся бяздушна, формальна, бюрократычна да правільнай заявы вучня Дзюна, у выніку чаго РКК адмовіла яму ў яго законы патра-

баваньнях, ня мяючы на гэта ніякіх падстаў.

#### Вінаватыя трапілі на лаву падсудных

Па ўсіх гэтых пытаннях прыцягваюцца да судовай адказнасьці Дамброў Станіслаў Іванавіч, Мураўскі Антон Антона-



Вучні над „абаронай“ Дамброва

віч і Шчамялёў Зьмітро Лаксеевіч, па 196 арт. К. К.

Ужо пасля амяшчэньня ў „Чырвонай Зьмене“ матэрыялу, калі Дзюна пашоў у месячны

водпуск, яму выплацілі толькі за два тыдні.

Ён і зараз не атрымлівае належнай дапамогі і ўвагі з боку партыйных, комсомольскіх і профэсійных арганізацыяў. Ён і зараз хадзіць абарваным, босым, галодным. Цімчанка ня вытрымаў тры года становішча. Цімчанка паваі красыці і трапіў у турму.

Партыйным, комсомольскім, профэсійным арганізацыям неабходна парэшыць дапамагчы былым бяспрытульным.

Неабходна адваваць у вучнёўскіх патрабаваньнях нам людзей.

P.S. Мы лічым неабходным пад-

ліць адну супярэчасьць Дзюна з абвінавачаным Дзюна паша: „Хто такі Дамброў? Калі ён быў загадчыкам колектыву—бавраў яго і падпаў, што быў асуджаны на 6 год абвінавачваюсь у забойстве. Я раз быў асуджаны, нават і за маё некалькі спраў у працэсу „Ры“. У абвінавачаным-жа акцыянаца, што Дамброў на судамі быў асуджаны да пачатку суду.

### Пада унак зьезду ЛКСМБ

Учора 29-га, у клубе харчавоў адбыўся урачысты вечар, прысьвечаны 1-му выпусккурсау па падрыхтоўцы мобілізаваных партыйцаў і комсомольцаў у ВІУ. Скопчыла—98 асоб, з якіх 65 рабочых, 16—служачых; партыйцаў 38, комсомольцаў—60. Ня глядзячы на слабую падрыхтоўку, курсанты паказалі на справе, як траба працаваць па-комсомольску, па-ударнаму.

Шмат таварышоў да курсаў даўно трымалі кнігі ў руках, але-ж настаўнікі, не шкадуючы сваіх сіл, траба сказаць добра падрыхтавалі партыйна-комсомольскую праслойку ў вышэйшых навучальных ўстановах Беларусі.

Асабліва а настаўнікаў паказалі слаба т. т. Віткоўскі, Кавалёў і Крыжаноўскі. Яны былі лепшымі

памоцьнікамі для слабейшых сантаў, арганізуючы гурты дапамогу слабейшым.

Траба адзначыць, што ў час лектаваньня курсаў, радныя і таты комсомолу не звярнулі належнай увагі на соцыяльны пасылаемыя на курсы, дык чаму прыхлося бюро курсантам адваваць некалькі абавязкаў, як няпрыгодных па абодру.

Курсанты ў сваёй рэволюцыйнай зямлі: „Гэты першы выпуск гэга ўзводу за пролетарскія года да канца няцігодзі ўважліва ў шэрагі чырвоных пролетарскіх баракбітоў соцыялістычнай будоўлі савецкай Беларусі будзе лепшым падарункам мольскаму зьезду Беларусі“.

### Рашэньні XVI зьезду УсеКП(б)—у масы

#### Ці вялі правыя фракцыйную работу\*

У гаспадарцы ўсякая шырочка здаецца, і яны старанна шукалі ўсялякае вывадзі, каб мянэй звязьваць сваё фракцыйнае шэрагі.

У гэтых адносінах вельмі характэрны і паказальны перагаворы тав. Бухарына з Л. Каменевым, якія адбыліся ў чэрвені 1928 г. Адзін час тав. Бухарын імкнуўся адмаўляць гэтыя перагаворы, заяўляючы, што гэта была „прыватная гутарка“. Але зарані былі правыя правага ўхілу, ні тав. Каменеву не адмаўляюць політычнага значэньня гэтых перагавораў.

Правыя арылі аб шырокім блёку опозыцыйных груп, як у свой час такога роду блёк, імкнуўся скаляць троецкія і лэнінградская\* опозыцыя,—гаварыў на зьездзе т. Яраслаўск.—Мы маем на ўвазе заяву аднаго з былых прыхільнікаў Лэнінградскай опозыцыі, які гаворыць: „ён п. радае ры гэтым словы т. Зіноўева,—што „правыя кідаюць лэўнг (гэта адносіцца к сыяжне 1929 г.)“ вакштал блёку ўсіх опозыцыйных груп. Дагаворыцца лэўнгу „блёку“ опозыцыйных груп“ (велькай коўліны). Зіноўеву гаварыў, што „гэты лэўнг можа мець сымпатыю ў пэўных колах, але гэты ня м жа рэалізавацца“. Ён дапуш а наступны магчымасьці: ікалі выпрастуецца лінія правых і лінія Троцкага д. к тады вядомае збліжэньне магчы-

ма, але гэтае збліжэньне можа быць дасягнута толькі паміж асноўнымі атрамі, гэта значыць, старымі бальшавікамі, якія прызвалі пры Лэніне і з Лэніным. Па яго словах „малодзь, як троецкія, так і Бухарынская мае аднолькавую вартасць“.

Аб гэтай сваёй рабоце па зьбівацьнію „шырокага блёку опозыцыйных груп“ лідэры правых Зіноўеві і на зьездзе не казалі ні слова. Але ці-ж гэта мяняе справу—факт засяецца фактам!

І калі блёк не трымаўся, дык не таму, што правыя не жадалі зьбіць такі блёк, а таму, што ім не ўдалося, не хпіла сіл і здольнасьці. Тут правыя далёка адсталі ад троецкіх, якім удалося пацягнуць за сабою опозыцыйную групу Зіноўева і Каменева. Часткова гэтая няўдача таумачыцца тым, што правыя опартуністы ўвесь час дзеінічалі па сваёй старай прыказцы: „І хочацца, і колекца“. Яны то кідліся ў бойку, то спалохаўшыся, адразу-ж хаваліся ў кусты. Го яны вялі перагаворы з друмімі опозыцыйнымі групамі аб сумеснай барацьбе супроць партыі, то спынілі гэтыя перагаворы, адцягваючы вырашэньне пытання аб праграме сумесных дзеяньняў. І гэтыя паводзіны правых опартуністаў зусім зразумелы.

Лэнін даўно яшчэ пісаў, што характэрнай рэсэй усяго сучасна а опартунізму па ўсіх і ўсялякіх г. лінах зьяўляецца яго нявызначанасьць, рас-

плывістасьць, нялоўнасьць. „Опартунізм па самай сваёй прыродзе зайчыць ўхіляецца ад пэўнай і беспасвартай пастаюўкі пытання, адспухвае роўнадушную, уещу вужакая паражь выключачючым адзінадога пунктамі поглядаў, стараючыся быць згодным з тым і з іншым, звольнячы св е р. нагаляючы д. напавачак, да сумнішняў, да добрых і нявінных пакладаньняў і. д і г. д.“ Лэнін т. У).

Правыя сёй сваёй політыкай цалкам праірадалі і заслужылі гэтую харктырыстыку Лэніна.

І, нрэшыце, апошняе, што зьяўлялася таксама самай сапраўднаю адзнакай фракцыянасьці, гэта—політыка адставак, у выглядзе протэсту супроць генэральнай лініі партыі і выстульення з сумеснымі дэкларацыямі. Аб дэманстрацыйнай адстаўцы тав. Томскага мы ўжо ведаем. Ён адмовіўся працаваць па ўва УІІ зьезду профэсаюзу старшынэ УсеКП(б). І, ня глядзячы на пастанову ЦК, так і не вярнуўся ў УсеКП(б), ён хаць і гэтым сказаць партыі аб сваіх рознагалосьсях з ЦК. Партыя на гэта сказала Томскаму: „Ты ня маеш рашні!“

Лідэры правых ня раз выступалі з сумеснымі дэкларацыямі на пленумах ЦК, процістаўляючы сваю лінію партыйнай лініі. Аб адной з такіх дэкларацый ад 30 студзеня 1929 г. мы ўжо пісалі. Але, акрамя гэтай, ёсьць яшчэ і іншыя дэкларацыі правых.

Усе прыведзеныя нам факты якрава сьведчаць аб тым, што павылі ўхілісты вялі самую сапраўдную фракцыйную барацьбу супроць партыі. Зараз яны, перакараўшыся ў сале партыі, у яе зуртаванасьці і адлінадушы, спынілі барацьбу з партыяй. Зараз яны раскайваюцца ў сва-

іх аблудах і памылках. Зараз яны заяўляюць, што згодны з лініяй партыі. Гэта добра. Гэта траба прыняць да ведама. Але разам з тым траба памяць, што лідэры правых ужо ня раз прызнавалі свае політычны памылкі.

Яшчэ ўвосень мнульга году, калі лэнінградскаму пленуму ЦК прызнаў несушчальнасьць прапагандае поглядаў правых з прымысьленнем у партыі, яны дадалі заяву з прызнаньнем памылкавасьці сваіх поглядаў.

Добрая была дэкларацыя! Але-ж яна засталася толькі паперай. Падпісаўшы гэтую дэкларацыю, лідэры правых на с. разе, аднкі, не давялі сваёй шчырасьці і нічога не зрабілі, каб дапамагчы партыі ў яе барацьбе з правамы ўхідам, які працягваў існаваньне. У прыватнасьці, гэта падказьне прызнаў на зьездзе тав. Угланаў, прывёрты да сыяжні пытаннямі дэлегатаў зьезду: „Як ты выконваў свае абяцаньні?“

— Я цалкам згодзен,—завыў ён,—што і дзюна выконваў тыя абавязьцельствы, нія я дуў партыі на літавадаў-ім (1929 г.) пленуме ЦК.

Усе аповымі любяць тлумачыць свае парамэньні ўнутрыпартыйным рэжымам. Правыя таксама вялі атаку на ўнутрыпартыйны рэжым, з аўляючы, што ў нас няма ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, што ў нас сэкратарскі завіс, партыйны баяцца выступіць, блючы я разпрэсі і г. д.

Але-ж каб пераканана ў бязглуздзасьці гэтых заяў і абнаваць, высунутых супроць партыі, даволі праглядзець лічыбы, агалашаныя тав. Каановчам на зьездзе ў яго арганізацыйнай справаздачы ЦК на пытаньне: „нашых партыйных кадраў.“

Лчыбы, прывеззеныя тав. Кагановчам, цалкам абярагаюць усе заявы нашых партыйных кадраў аб іх аднадушнасьці і аднадушнасьці з партыяй. Што ў нас існуе нейкая пэўная пэўнасьць сэкратару і г. д.

Лідэры правых прызналі свае памылкі. Зраз яны на справе, на зьездзе, у барацьбе за соцыялізм павіны былі аддаць гэтае прызнаваньне абавязьцельствам партыі, і стварыць адпаведныя меры пераапрацы і апраўленьня партыі. Сваёй работаў яны павіны загладзіць тую страту, якую яны несельі соцыялістычнаму будоўлі сваёй бар-льбоў супроць партыі.

Таксама пытаньне стаіць і ў аўляючы на да ўсіх правых ухілістаў,—раз усьвелемаючы свае памылкі. Яны павіны цалкам і да канца апраўдзіць ад сябе ах ах антыпартыйных поглядаў, і творчай працай давесьці свае аднашасьць партыі. Партыя ня трымаць у сваіх шэрагах тых, хто згодзен з партыйнай лініяй, хто не ступае супроць гэтай лініі, хто не зьяўляецца часткай партыйнай фракцыйную работу, хто па тую, вярбуючы сабе прыхільнікаў для барацьбы з ЦК і УсеКП(б).

Правы ўхілі зьяўляюцца кваліфікаванымі арганізатарамі ў нашай краіна да рэстаўрацыі капіталізму. Дзеля гэта а партыя з у гэй рашучацю змагаецца з усімі і правамы ўхіліцамі і стварыць адпаведныя меры пераапрацы і апраўленьня партыі. Партыя павіны цалкам і да канца апраўдзіць ад сябе ах ах антыпартыйных поглядаў, і творчай працай давесьці свае аднашасьць партыі. Партыя ня трымаць у сваіх шэрагах тых, хто згодзен з партыйнай лініяй, хто не ступае супроць гэтай лініі, хто не зьяўляецца часткай партыйнай фракцыйную работу, хто па тую, вярбуючы сабе прыхільнікаў для барацьбы з ЦК і УсеКП(б).

Правыя павіны цалкам і да канца апраўдзіць ад сябе ах ах антыпартыйных поглядаў, і творчай працай давесьці свае аднашасьць партыі. Партыя ня трымаць у сваіх шэрагах тых, хто згодзен з партыйнай лініяй, хто не ступае супроць гэтай лініі, хто не зьяўляецца часткай партыйнай фракцыйную работу, хто па тую, вярбуючы сабе прыхільнікаў для барацьбы з ЦК і УсеКП(б).



# З баявым сустрэчным

## выходзьце насустрач новаму году пяцігодкі

КОЖНЫ ДЗЕНЬ, ШТО ЗАСТАЎСЯ—СКАРЫСТАЦЬ ДЛЯ ПАДРЫХОЎКІ ДА НОВАГА ГОДУ ПЯЦІГОДКІ, ДЛЯ КАНЧАТКОВАЙ ЛІКВІДАЦЫ ПРАРЫВАЎ

### Рашуча біць па „гаспадарніках“ тыпу МЕЛЬНІКАВА

#### Фабрыка „Праца“ на чорнай дошцы

Віцебская фабрыка „Праца“ не паддаецца грамадскаму бясспрыту, прафінансавана і колькасна на выканавецца, у выніку чаго фабрыка знаходзіцца п'ёрдую пазіцыю на чорнай дошцы. Безгаспадарнасць праявіла прапраўна тва. Бяздзейнасць, базіль рашучага рэагавання, жадаўне жыць „м рна“,— раставароўць у сваім шкодніцкім соку кіраўніцтва фабрыкі.

На фабрыцы працуюць івжынарскія і школьнікі адносіцца да сваёй працы. Брыгада Ор.кожа агрым-нае казі 5000 руб., але не пра-радыць на фабрыцы ніякай працы. Прагарады прыходзяць на фабры-ку толькі а 12 гадзіне дня, а вар-штаты стаяць.

Партыйныя колектывы вырабляюць праца-партыйца Мельнікава, які ставіць фабрыцы свае ультымату-мы: „Дайце 300 рублёў у м-ц і ўстройце жон у, тады я за-стаюся на фабрыцы; калі-ж вы ня выканаеце маіх патра-аванняў, я кідаю фабрыку“. замест рашучага рэагавання і зважанага гэтага лязы, па тыйны колектыў „мірным“ чынам гадаваў стуріка і бюрократа, здавальняю-чы апатыт рвача.

Гэты рвач быў пастаўлен кі-раўніком фабрыкі. На яго ўсклаі абавязкі майстра нашывачнага цэху. Мельнікаў па-барску адносіўся да рабочых, называў іх „шчанка-

мі“, выгнаў з фабрыкі „лёгкіх ка-валерыстых“.

Для пробы новых машын, ня глядзячы на шматлікія протэсты рабочых, бярэць гатовы фабрыкат, ісуоць гатовую прадукцыю. Толькі за адзін дзень было сапсавана 10 пар ботаў. За гэтыя папсаваныя боты падпріеў комсамолец-актыві-сты Юшпраг, якому загадакі запі-саць сапсаваную прадукцыю на ся-бе. На фабрыцы увашла ў моду спроба машын на гатовай прадук-цыі, а потым за сапсаваную про-дукцыю адказваюць рабочыя.

Самакрытыка на фабрыцы не раз-гарнута. Рабкор Рудзіцкі падвар-гаўся сыстэматычнаму цкаванню за тое, што ён выкрываў усе шкодніцкія учынк кіраўнікоў фаб-рыкі. Яго давілі да таго, што ён прымушан быў кінуць фабрыку, мотывуючы так: „Мяне цкуюць і я ня у сілах змагацца з імі“. накол яго ствараюцца нездаровыя думкі, яго спрабуюць абвінавачваць у іл-жэ-ударніцтве тады, як ён быў прэміяваны, як лепшы ударнік.

#### Толькі абгаварылі

За трэцюю кварду вагавы цэх заводу „Энергія“ перавыканаў пля навае заданьне на 16 проц., мэхані-чны і кацельны выканаі на 98 проц. На усёму заводу прафінансаван выканан на 102,88 проц.

Комсамольская і партыйная ячэй-кі гэтым пытаньнем не займаліся.

Рудзіцкі некалькі раз звярта-ецца ў профэсійная арганізацыі, але ніхто не дапамагае і не звяр-тае на яго ўвагі. Мельнікаў не-калькі раз у прысутнасці рабочых крычаў: „Здымеце гэтага рабо-ка а з працы, ганеце яго ў шыю з фабрыкі“.

Партыйка абышла гэтыя вы-ступленьні моўчы. Рудзіцкаму па-мянілі ўсю работу, забраўшы ў яго добры фабрыкат і падушунушы брак.

Партыйная ячэйка, бачычы зма-гацца з заціскачамі самакрытыкі, па сутнасці сама заціскала сама-крытыку. Яна ня прымала належ-ных захадаў да тых, хто цкаваў рабкора.

Мы патрабуем высвятленьня ста-новішча фабрыкі „Праца“, прыцяг-неньня да суровай адказнасці тых людзей, якія выдупь ле да развалу. Трэба выкінуць з фабрыкі рвачоў, якія дзякуючы сваім шкодніцкім імкненьням, заціскалі самакрытыку і прывялі фабрыку да чорнай дошкі.

Б. Палей.

#### „Законныя“ прагулы песачанскіх арцельшчыкаў

У П-сачанскай арцелі шаўцоў (Копыльскі р-н, Менскае акр.), прафінансаван назат не даведзены да ўсяго колектыву арцелі.

Арцель мае 30 дзён прагулаў ў мінулы месяц. Сябры арцелі лічаць гэты прагулы „законнымі“. Яны ад-рываюцца ад вытворчасці на не-калькі дзён для таго, каб напрана-ваць на сваёй гаспадарцы. Бывае шмат прагулаў і ў час рэлігійных сьвят.

Гатовую прадукцыю самі члены арцелі носяць у мясцовую коопэра-цыю, на гэта траціцца шмат рабо-

чых гадзін. Калі заўважылі на гэта старшынні арцелі, дык ён адказаў— „У нас ўжо так у моду ўвайшло“.

Новых сяброў прымаюць у ар-цель бяз ведама мясцовых арганіза-цыяў. Каго арцельшчыкі надумаюць, таго яны і прымаюць, а гэта дрэн-на адбіваецца на сацыяльным ста-новішчы складу арцелі.

Ніякай культуры - выхаванчай працы сярод арцельшчыкаў не пра-водзіцца. Комсамольская і партый-ная ячэйкі існуюць тут-жа пад бо-кам, але яны на гэта не звярта-юць увагі.

Т. Алесін.

#### БЯЗ РУЛЯ...



Пры такім кіраўніцтве па шляху ліквідацыі прарываў далёка не паедзеш.

#### Склялі плі... Выходзячы з мін муму Дануль яшчэ будзе працягвацца гэтая безгаспадарнасць?

Адміністрацыя Гомельскай мэбле-вай фабрыкі імя Х-годзьдзя БССР па галавацкім склала вытворчае заданьне к 3 году пяцігодкі.

На фабрыцы працую 70 стала-роў, а вытворчы плян складаецца толькі на 40 чалавек, выходзячы толькі з таго, што сушылка, якая маецца на фабрыцы ня можа пра-сушыць матарыялаў, зробленых 70 чалавекімі рабочых (?).

Усё гэта было зроблена без па-пярэдняй правэркі прапускной здольнасці сумылі. Гэты плян рабочыя фабрыкі прызналі не рэ-альным, бо ён складзены быў вы-ходзячы толькі з мінімуму выпра-цоўкі.

Дрэваапрацоўчы цэх—асноўны перв фабрыкі, ад яго залежыць па-

сьляховае выкананьне прафінансаван. Адміністрацыя адносіцца да яго работы наплавачельскі. Простой пар-штатаў сталі вельмі частым зьяві-шчам.

Ужо два гады, як у падвале ля-жыць новая паравае машына. Вал ад не ржаве пад дажджом на двары, але ніхто на гэта не звяртае увагі.

Старая машына працую з перабо-ямі, што пагражае астаноўцы фа-брыны.

Брыгадзіры дрэваапрацоўчага цэху ўжо даўно заўваляюць адміні-страцыі фабрыкі аб недахопе ін-струмантаў для фразернага і інш. варштатаў, але адміністрацыя на гэта не звяртае ніякай увагі.

Г. Буслаўскі.

#### Абутнікі, за вамі недавыкана на 4 проц.

За апошні час Менская абутковая фабрыка мела прарыв у вы-канаванні прафінансаван.

Выканалі прафінансаван толькі на 96 проц. Якасьць прадукцыі таксама зьнізілася. Шмат абутку ўходзяць а 1-га у другі сорт. Быва-юць выпадкі, калі асобныя рабочыя не прыслуховаюцца да загадаў майстра і ня выконваюць яго патрабаванняў, а з гэтага выцякае шмат прастоў, пераболў у работе і г. д.

Трэба зазначыць і тое, што няма ўзлякі паміж работай цэху. Вельмі дрэнна пастаўлена на фабрыцы працоўная дысцыпліна. Рабочыя часта ня выходзяць на работу. Наглядаюцца спазьненні, прагулы і г. д. Гэтыя прагулы заўважваюцца і срод комсамольцаў.

Комсамольскі колектыў вельмі слаба разгарнуў барацьбу з гэтымі дрэннымі зьявішчамі на фабрыцы. Патрэбна зараз-жа прыняць на-лежныя захады.

Ф.

#### На задворках жыцьця

Кіраўнікі Віцебскай фабрыкі імя Лекерта і ФЗВ швэйнікаў ня ўлічылі вурокаў справы бясспрытульных Друяна і Цімчанкі.

Група бясспрытульных апынулася на задворках жыцьця.— Час спыніць зьдзекі!

#### У зачарованым коле нячуласьць

Рабочыя грамадзкасьць Віцебчы-ны яшчэ не забылася зьдэкаў кі-раўнікоў заводу „Чырвоны Мэта-ліст“ над бясспрытульнымі,—рабо-чымі гэтага заводу.

Новыя абуральныя факты нячу-лых адносін да бясспрытульных на маслазаводзе і ФЗВ швэйнікаў пры-мушаюць нас забіць трывогу і сы-гналізаваць аб тым, што на участ-ны выхаваньня нашых новых ква-ліфікаваных кадраў для прамысло-васці ня ўсё добра.

Група комсамольцаў з маслазаво-ду звярнула ўвагу адміністрацыі на тое, што былыя бясспрытульныя Девінаў і Жэлязны—працоўль у кулі на гаражай работе, апальва-юць сабе ногі, бо зусім босыя. Ком-самольцы прапанавалі старшынні ра-бочому Фурманаву забяспечыць бясспрытульных ордэрам на абутак, аля ў гэты час разьмяркоўваліся на заводзе, але замест адказу стар-шыня Фурманаў буркнуў:—„У нас на двічачы дом“ і ня стаў больш гаварыць.

Гэтым самым Фурманаў паказаў, што рабочоком маслазаводу не жадае стаць на варце інтарэсаў былых бясспрытульных, тых самых, аб якіх першую чаргу павінен цікавіцца вышэйшым кіраўніцтвам. Мы ня можам інакш раз-тлумачыць гэты факт, як праўдзеныя сьведчаньні, нячулых адносін да нашых новых кадраў.

Становішча бясспрытульных у ФЗВ швэйнікаў па лепшае, чым на маслазаводзе.

Шмат бясспрытульных, што наву-чаюцца у гэтым ФЗВ, знаходзяцца ў цесным памяшканьні, вакол іх бруд, вошы. Влізна не мяняецца па некалькі месяцаў, лаянка і мат увайшлі ў звычай.

Былыя бясспрытульныя па два тыдні і болей ня маюць гарачага сьведаньня, з-за гэтага перабігаюць на іншыя прадпрыемствы. Аб дрэн-ным становішчы бясспрытульных ФЗВ добра ведаюць кіраўнікі яго,— інспектар соцыных і нарэшце Віцеб-скае таварыства «Прыхільнікаў Дзя-цей». Але ўсе яны ня прымаюць ні-якіх захадаў для палепшаньня ста-новішча бясспрытульных.

Усё гэта сьведчыць аб тым, што замест правільнага выхаваньня бы-лых бясспрытульных, з якіх мы ма-глі-б мець здаровыя кадры, мы атрымюваем хворых людзей.

Мы пытаемся ў кіраўнікоў мас-лазаводу, ФЗВ швэйнікаў, кіраўні-коў віцебскага праўдзеньня „Пры-хільнік Дзяцей“, інспектара соцы-ну і ўсіх тых, хто не жадае дапама-гаць ў выхаванні бяздомных, галод-ных і абарваных бясспрытульных: ці хутка вы спыніце свае бяздуш-ныя галавацкія адносіны да дзя-цей бясспрытульных?

Вурокі „Чырвонага Мэталістага“ не павіны праісьці міма кіраўні-коў маслазаводу і ФЗВ, якія яшчэ не зацікавіліся да гэтага часу спра-вай выхаваньня былых бясспрыту-льных у добра кваліфікаваных ра-бочых.

Г. Каган.

#### Усюды ганяюць, усюды сьмяюцца...

На абутковай фабрыцы імя Лекерта, 1-га ліпеня г. г. пры-слаі з Аршанскага дзіцячага дому 10 былых бясспрытуль-ных. Адміністрацыя іх разь-меркавала па цэхах, але да-лейшым лёсам гэтых дзяцей ніхто не зацікавіўся.

У жніўні месяцы, калі РК КП(б)Б даў дырэктыву аб правэрцы становішча вучнёў-ства, срод многіх рабочых фабрыкі знашліся бясспрытуль-ныя, якіх паставілі на чор-ную работу ў цэхах, у выні-ку чаго 4 чалавека кінулі пра-цу.

У загатоўчы цэх паслаі 3 дзяўчат. Яны расказваюць, што ім не даюць сталай пра-цы, асьмейваюць і ўсялякімі сродкамі цкуюць. Яны звяр-таліся да інструктароў з просьбай пераслаць іх на ін-шую працу, але ніякага адка-зу дагэтуль не атрымалі. За ўсё час свай працы яны атрымалі 8 рублёў.

Ж. вуць яны ў доме беспра-цоўных, які адчыняецца толь-кі ўвечары і зачыняецца рани-цай. У вольныя дні ім прыходзіцца валяцца па ву-ліцах.

У такім становішчы знахо-дзяцца былыя бясспрытульныя на фабрыцы імя Лекерта.

Краснік.



# ЛЕПШЫХ КОМСАМОЛЬЦАУ—У ВАЙСКОВЫЯ ШКОЛЫ

Дырэктыва партыі па вярбоўды працоўнай моладзі ў вайсковыя школы павінна быць выканана

Часу да пачатку прыёму ў вайсковыя школы засталася мала. Задача комсамольскай арганізацыі па-бальшавіцку ўзяцца за вярбоўку ў вайсковыя школы лепшых комсамольцаў—рабочых, батракоў і колгаснікаў

## Дырэктывы партыі выконваюцца слаба

Застаецца адзін месяц да прыёму ў ваенныя школы. Весткі, якія паступаюць у цэнтральную вербавачную камісію, гавораць, што ўспр. у вярбоўцы кандыдатаў у ВМУ ў пэрагу працягла ня ўсе добра.

Некаторыя партыйныя і саюзныя органы зусім выускаюць з поля згляду і вельмі важную дырэктыву ЦК Усе П.Б. і ЦК П.Б.Б. па падрыхтоўцы кадр. у для Чырвонай арміі.

У гэтым годзе паставлена задача, каб у ліку прынятых было ня менш 70 проц. рабочых і каб парт. комсамольская праслойка была дэдавана да 70 проц.

А ў нас з гэтым пытаннем на месцах, і мала ва ўх. раёнках, не спрымаюцца.

Што са жывы прычыны гэтаму? Неужо меладзі работы ня хоча ісці ў ваенна-навуковыя установы? Не, гэта ня так.

Маладыя рабочыя, разумеючы сваю ролю ў і паўні пні кадрую ў Чырвонай арміі, і вялікім жа анімем і імкненнем гатовы адзінаццаці на закл. партыі. Уся біва ў тым, што вербавачныя камісіі не дазваляюць да рабочага за ач. становішча, умоў, якія маюцца адносна вярбоўкі ў ваенныя школы, зусім адсутнічаюць у пэрагу раёнаў растлумачальная работа вакол вярбоўкі ў ВМУ.

Рэдка хто з рабочай моладзі ведае (за выключэннем можа тых, якія навукаюцца на курсах) умовы прыёму і вучобы ў школе. Мала хто, мабыць, ведае, што сёлета наміняецца значнае палепшанне жыцця курсантаў, як у харчаванні, абмундраванні, так і ў граш. вым. з бяср. ечынні. Праект, які па гэтых пытаннях быў зымешчан у „Красной Звезде“, нашы вербавачныя камісіі ня выкарысталі.

Некаторыя вярбоначныя камісіі яшчэ дагэтуль не разумеюць, колькі і пасылаць кандыдатаў у школу. Н абодна памятаць, што Цэнтральная Вербавачная Камісія аказвае колькасны толькі тых кандыдатаў, якія м.гуць быць пасланы для падступлення ў школу за лік сродкаў дзяржавы. Вербавачныя ж камісіі павінны ўлічваць, што можна і неабходна пасылаць для падступлення ў ваенныя школы звыш укаанай Цэнтральнай Вербавачнай Камісіяй коль. асці кандыдатаў, аддукаўшы для гэтага сродкі па лініі ТСА, профсаюзаў і іншых гр. маалзкіх арганізацый.

Яшчэ адно вельмі важнае ўпущэнне, якое дапушчаюць самі вербавачныя камісіі, неабходна звярнуць увагу.

Па вопыту мінулага году і па дадзеным практыкі вярбоўкі ў гэтым годзе відаць, што на месца неацэнкава сур'езныя адносіны да іх праправаванняў (адносна стану здароўя, агульна-адукацыйнай падрыхтоўкі, асабістага становішча), якія прад'яўляюцца пры падступленні ў ВМУ.

У в.ініку гэтага пр.ходзіцца шмат з ліку паступаючых адпраўляюць назад, трапляючы такім ч.нам лішняя сродкі, адрываючы многіх ад непасрэднай работы, уведзячы ў звод ненадходзячых для падступлення ў ваенныя школы.

Ча.у да пачатку прыёму засталася нямнога. Усім раёнам, дзе справа з вярбоўкай ў ВМУ абстаіць нядобра, трэба рашуча і энэргічна ў застаўшыся месяц ўзяцца за выкананне дырэктыў партыі і ўраду аб падрыхтоўцы кадр. у для РСЧА.

Васілевіч

## Як паступіць у ваенную школу?

Да набору у АВВШ

У 1930 г. прыём у Аб'яднаную Беларускаю Ваенную Школу будзе праводзіцца з 1-га па 12 кастрычніка. У школе маецца 2 аддзленні—пяхотнае і артылерыйскае. Правам на падступленне ў ваенную школу карыстаюцца ўсе не пазбаўлены праваў грамадзяне СССР ва ўзросце ад 17 да 22 год, якія маюць агульна-адукацыйную падрыхтоўку ня ніжэй школы 1-ай ступені і аднава ня стан здароўя.

Пры падступленні ўсе кандыдаты будучы падпарадкаваныя медыцынаму агляду, і пасьля чаго будучы праходзіць мандатную і навуцельную (экзаменацыйную) камісію.

Усе грамадзяне, надаўшы заявы наміна вербавачныя камісіі, непасрэдна ў школу, павінны прыехаць у школу (гор. Менск, Камунальная 29) за ўласны кошт з 2-га па 8-е кастрычніка. У выпадку няпрыйняцця ў школу, праезд назад таксама за свой кошт. Усім грамадзянам, якія едуць для падступлення ў школу як праз вербавачныя камісіі, так і самастойна, патрэбна мець на руках наступныя дакуманты:

1) даведку аб нараджэнні, 2) даведку аб стане здароўя ад раённага доктара ці ўрачэбнай камісіі, 3) даведку аб адукацыі, 4) аб соц. становішчы, 5) аб нясудзімасці, 6) характэрыстыку ад арганізацыі, дзе служыў ці працаваў, а калі селянін—водзку ад с. с.

Пры адсутнасці хоця-б аднаго з адзначаных дакумантаў, кандыдаты ў школу прыняты ня будуць, да атрымання ўсіх дакумантаў. Каб пазьбегчы лішняй траты сродкаў і часу на праезд, прапануецца загадаць набыць усе неабходныя дакуманты.

Заявы асоб, якія ня зьявляцца на іспыты да вызначанага тэрміну, разглядацца ня будуць.

Болей падрабязныя даведкі аб ваенных школах можна атрымаць у акруговай вербавачнай камісіі альбо ў раённай, дзе гэтыя ёсць.

Начальнік і камісар АВВШ Школы **Васілевіч**. Ад'ютант **Корбут**.

## Прызыў 1908 году

### Чырвоная армія чакае баявога папайнення

#### „Што гэта за 1908 год?“

Падрыхтоўка да прызыву 1908 г. на Пухавіцкім раёне праходзіць вельмі марудна. Партыйна-комсамольскія ячэйкі не праводзяць ніякай растлумачальнай працы. Да гэтага часу не правезены канферэнцыйны прызыўнікаў. Некаторыя комсамольцы бываюць пытаюцца: „Што гэта за прызыў 1908 году?“ РК партыі і комсамолу павінны нагнаць прапушчанае Малаўна.

#### ...А, што такое прызыў 1908 году?...



І так разніж-юць некаторыя комсамольцы Пухавіцкай арганізацыі.

#### Магілеўшчына

#### не падрыхтавана

Магілеўская комсамольская арганізацыя яшчэ ў дастатковай меры не пераключылася на падрыхтоўку да прызыву 1908 году.

Праўда, на гораду праведзена нарада ваеноргаў комсамольскіх ячэек, дзе вызначаны мерапрыемствы па ўдзелу ў прызыве, дадзена заданне аб разгортванні растлумачальнай работы, вызлучены сацыяльна-варожыя элементы і ліквіданы няпісьменнасці сярод прызыўнікаў. Некаторыя яч. („Адраджэнне“ і Шоўкавая фабрыка) ужо абгаварылі гэта пытанне на сваіх сходах з удзелам рабочай моладзі і праводзяць практычнае мерапрыемства па гэтай рабоце.

Праведзена гарадская канферэнцыя прызыўнікаў па пытанню аб міжародным становішчы і задачах прызыву.

Луцкаўскі РК ЛКСМБ правёў раённую канферэнцыю прызыўнікаў і сходы па 7 сельсаветах.

Па ўсіх ячэйках Магілеўскага раёну праведзены сходы з удзелам беспартыйнай моладзі, але да гэтага часу раённай канферэнцыі не правялі. Пры ўсіх ячэйках Магілеўскага раёну арганізаваны вайсковыя гурткі, з ахопам комсамольцаў і працоўнай моладзі. Книжніцкая ячэйка арганізавала вайсковы комсамольскі батальён, які працуе два разы ў тыдзень.

Астальныя ж раёны практычнай працы па выяўленню сацыяльна-варожых элементаў і ліквіданні няпісьменнасці сярод прызыўнікаў не заняліся, а часосці чакаюць.

Час, які застаўся да прызыву комсамольскія арганізацыі павінны скарыстаць для разгортвання гэтай работы, каб у час прызыву зьявіцца прыкладам арганізаванасці і быць кіраўніком працоўнай моладзі.

Б. Ліўшыц.

# ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

ад нашых карэспандэнтаў

## Вялікі пажар на заводзе Р. Люксэмбург

Страты ад пажару вылічваюцца ў сотнях тысяч рублёў

Барысаў, 29. (Па тэлефону ад нашага карэспандэнта).—Учора, а 5-й гадзіне раніцы на заводзе імя Розы Люксэмбург выбухнуў пажар.

Пажар адарыўся па віне адміністрацыі, якая паслала рамонтнаць варштат незнаёмага са справай механіка.

Каля гэтага варштату загарэлася масла. Выбухнуў вялікі пажар. Загарэлася замежнае абсталяванне. Страты вылічваюцца ў сотнях тысяч рублёў. Арыштвана 4 чалавекі, у ліку і механік заводу.

Кугель.

## Месячнік лесазаготовак пад пагрозай зрыву

Лешчаныцы, 29. (Па тэлефону ад нашага юнкора) Месячнік лесазаготовак па Пleshчаныцкаму раёну пад пагрозай зрыву.

Усяго вывезена 200 кубаметраў лесу замест патрэбных 30 тыс.

Колгасы ў месячніку не зацікаўлены і зусім не даюць падвод.

Недапушчальна адносіцца да месячніку сельсаветы. Пасольныя сябр. сельсаветаў выступаюць супроць месячніку. (Гонаўскі с.с.).

Гельфман.

## Адзіналічнікі нічога ня ведаюць аб пазыцы

У колгасе Ціміраева (Капыльскі раён) колгаснікі ахвотна падпісваюцца на пазыку „Пяцігодка—у чатыры гады“. Ужо падпісаліся на 1000 рублёў. Комсамольцы па падпісцы ідуць першымі. Так, напрыклад, Быстрыцкая ячэйка комсамолу поўнасьцю падпісалася на суму—100 рублёў.

Дрэнна толькі тое, што значная частка сялян адзіналічнікаў даў тую яшчэ нічога ня ведаюць аб пазыцы. Сельсавет не праводзіць ніякай растлумачальнай працы. Патрэбна, каб саветскія, грамадзянскія арганізацыі на вёсцы больш звярнулі ўвагу на растлумачальную працу па рэалізацыі пазыкі селян адзіналічнікаў.

Пасюкевіч В.

## Па ўсяму раёну арганізуюцца чырвоныя асобы

Пleshчаныцы, 27-УІІ. (Ад нашага кор.) 24-га жніўня ў мястэчка Пleshчаныцы прыбыў чырвоны асоб аднаасобнікаў Амішаўскага сельсавету.

У асобе было 125 надвод, якія прывезлі звыш 900 пудоў хлеба.

Па ўсяму раёну вараз ідзе падрыхтоўка да арганізацыі чырвоных асобаў.

Гэтымі дзямі чакаюцца новыя асобы в другіх сельсаветаў, Гельфман.

## Адказны рэдактар—Рэдкалегія

СЁНЬНЯ

30

ЖНІЎНЯ

а 7-й гадз. увеч.

СЁНЬНЯ

30

ЖНІЎНЯ

а 7-й гадз. увеч.

Фрунзаўск. і Кастр. РК ЛКСМБ сумесна з Белштабам „У паход за паперу“ і рэд. „Чырвоная Зьмена“

у памяшканьні рэд. „Зьвязда“

## СКЛІКАЮЦЬ ПАШЫРАНУЮ НАРАДУ

сэкратароў ячэек ЛКСМБ, павадыроў піонэратрадаў, старшынь фарпостаў па пытанню:

„Месячнік збору папяровай манулятуры“

Яўна абавязнова.

Фр. і Кастр. РК ЛКСМБ, Белштаб „У паход за паперу“. Рэдакцыя „Чырвоная Зьмена“.

## Усім ячэйкам ЛКСМБ гор. Менску

Фрунзаўскі і Кастрычнікаўскі РК ЛКСМБ прапануюць пад асабістую адказнасць СЭКРАТАРОЎ ЯЧЭЕК

не пазней 2-га верасня гэтага году даслаць у в-ва „Чырвоная Зьмена“ (па тэлефону № 9-03)

наступныя весткі:

1. Колькасьць комсамольцаў і працоўнай моладзі ў ячэйцы.

2. Прозьвішч і мя ў аўн. важ нага па выдань ях „Чырвоная Зьмены“.

Фрунзаўскі і Кастрычнікаўскі РК ЛКСМБ

## Усім піонэр-атрадам Фрунзаўскага раёну

1-га верасня а 7-й гадзіне увечары у памяшканьні

Дому Працасветы АДБУДЗЕЦА

## РАЁННЫ СХОД ПІОНЭРАКТЫВУ

па пытанню аб чарговых задачах атраду і школ (політэхнізм, наступленне на ўсеагульнае навучаньне і г. д.)

Даклад. Наркамасветы

## ПАСЬЛЯ КІНО

На сход павінны зьявіцца павальеры і памощнікі атрадаў, сябры саветаў атрадаў, сябры рэдкалегіі, лёгкія кавалерыстыя і піонэр-комсамольцы

Адказнасць за яўку ўскладаецца на павадыра атраду

ФРБ ДКА